



Партыйнае жыццё

БУДНІ ГОМЕЛЬСКАГА ДОМА ПАРТЫЙНАЙ АСВЕТЫ

У цэнтры горада Гомеля, па Совецкай вуліцы, ўзвышаецца прыгожы трохпавярховы будынак. У гэтым вялікім доме калісьці быў кунцет клуб.

Зараз тут знаходзіцца гарадскі Дом партыйнай асветы. 13 утуліна маляваных пакояў, вялікая аўдыторыя на 600 месц, парткабінет, вельмі добрая бібліятэка з 16.000 тамоў, чыгальны штотэатра прыцягваюць сотні наведвальнікаў — камуністаў і беспартыйных, прадстаўнікоў савецкай інтэлігенцыі.

Вось у бібліятэку заходзіць тэхнічны інжынер завода «Хуваж» развоўшчыні, прапагандаст тав. Пірагоў.

— Мне партбюро журнал «Большавік» № 9, — гаворыць ён бібліятэкару.

— Калі ласка, што вам яшчэ?

Тав. Пірагоў называе імя Леніна і Сталіна, атрымлівае іх і ідзе ў чыгальню. Там ужо працуюць інжынер завода Гомсельмаш тав. Дубравінін, інжынер сярэдняй школы тав. Кухарэнка, прапагандаст завода імя Кірава тав. Іофе і інш. У кожнага з іх сваё тэма; іофе вывучае марксісцка-ленінскую літаратуру, другі рыхтуе на даклад па міжнароднаму этанішчы.

Дом партыйнай асветы забяспечвае разнастайнае заатрабаванні свай наведвальнікаў. Работы дзень тут пачынаюцца ў 10 гадзін раніцы і канчаюцца ў 10 гадзін вечара. На працягу дня праводзіцца семінар прапагандаст і сакратароў партбюро, чытаюцца лекцыі і даклады, дасяга групувае і індывидуальна кансультацыя па гісторыі ВКП(б) і па міжнароднаму этанішчы.

Дом партыйнай асветы пастаянна наведвае вялікая група партыйнага актыва, настаўнікі, урачкі і іншыя. Гэта даю магчымасць работнікам Дома правільна, канкрэтна, дыферэнцыяльна падыходзіць да кожнага з наведвальнікаў і задавальняць іх патрабаванні.

— Некалькі месяцаў таму назад, — гаворыць інжынер Дома тав. Канішчэвіч, — мы рабілі ўпор на больш шырокае прымяненне таварышоў на лекцыі і іншыя мажыя меры прымемствы. Нам гэта ўдалася.

ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ КАЛГАСНЫХ КОМСАМОЛЬСКИХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Выгаворачы гістарычныя рашэнні XVIII з'езду ВКП(б) і VIII пленума ЦК ВКП(б) многія калгасныя комсамольскія арганізацыі Горнакага раёна сталі больш актыўна ўдзельнічаць у рэспандарствах і палітычным жыццям калгасаў.

Комсамольскія арганізацыі калгаса «Шлях сацыялізма», Руткаўскага сельсавета, правіла добрую ініцыятыву ў барацьбе за палітычнае ўраджайнасці палёў. У мінулым годзе на палях калгаса праводзілі 5 комсамольска-калгасных з'ездаў, якія дабіліся высокага ўраджаю. На ўчастках з'ездыншых — комсамол тав. Каржэўнай і Палеоняк з кожнага гектара атрымала па 16 пентнераў зернявых. Такі ўраджай быў ракардым на сельсавету. Калгас удзельнічаў ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Высокі ўраджай у зяпнях дабіліся таксама комсамольцы калгасаў «Барышкі», імяні Калініна, «Правесет» і «Звязда». Маслаўскага сельсавета.

Комсамольцы калгаса «Комінтэрн» дамагалі праўдліва ў барацьбе з лодырамі і прагульшчыкамі. Яны паказвалі асаблівы прыклад у рабоце, разогртвалі сацыялістычнае спаборніцтва на палях. У рэзультатах лік стэханічнаў павялічыўся ў 1939 годзе ў параўнанні з 1938 годам у тры разы.

Пленум Полаўкага райкома партыі

ПОЛАЎКЕ, 9 лютага. Днямі аб'яднаў рашыраны пленум райкома партыі. У яго рабоце прынялі ўдзел сакратары калгасных партбюро і партарганізацый і скардын сельсаветаў. Пленум абмеркаваў пытанне аб падрыхтоўцы да вясновай саўбы.

Выступалі ў спрэчках адзначалі, што многія калгасы раёна, уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва стэханічнаў, поўнасьцю і дрыхталіся да вясновай саўбы. Аднак раён у цэлым яшчэ сур'ёзна атэае. Засылка вясенніх фондаў па зернявых выкажна на 91 процант, па льну — на 75 процант.

У 29 калгасях яшчэ не з'ячонан абмалот. Большасць зернечышчальных машынаў простаівае. МТС і МТМ мала ўвагі аддаюць рамонту трактароў. На 6 лютага план па рамонту выкажна на 26 процант.

Пленум адзначыў, што ахвой з асноўных прычын дрэннай падрыхтоўцы да саўбы з'яўляецца го, што многія партыйныя партарганізацыі, сельсаветы, МТС і райса яшчэ не ўзначалі ініцыятывы калгаснікаў у разогртванні сацыялістычнага спаборніцтва за атрыманне ў 1940 годзе высокіх стэханічных ураджаю.

Пленум наменіў правесці рад канкрэтных мера прымемств у забеспячэнню большвядчэй падрыхтоўцы да вясновай саўбы.

(БЕТА).

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ У ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР

АБЛАСНАЯ НАРАДА СТАРШЫН І САКРАТАРОЎ АКРУГОВЫХ ВЫБАРЧЫХ КАМІСІЙ

БЕЛАСТОК. (Кар. «Звязда»). Абком партыі і аб выкамон і равалі абласную нараду старшын і сакратароў акруговых выбарчых камісій па выбарах у Верхнюю Савету СССР і БССР. На нарадзе прысутнічала 200 чалавек. З акаладам аб заадах акруговых выбарчых камісій выступіў сакратар абкома тав. Касцюк.

Пасля акалада пачаліся выступленні з мсп. Старшыня Грэўскай акруговай выбарчай камісіі тав. Тарасевіч у сваёй прам'е адзначыў выключны ўздым працоўных Грэва, з якім яны сустрэлі аубакаванна ў друку Указам Прэзідыумаў Верхніх Саветаў СССР і БССР аб выбарах.

— Акруговая камісія, — гаворыць тав. Тарасевіч, — азнаёміўшыся з рэзультатамі свай акругі, складала канкрэты план работ, размеркавала пазіцыі сабой абавязкі. У вёсках праводзіла сход моладзі. Агітатары прыступілі да работ. На кожнай 10 дамоў вылучалі агітатараў. Кожны 10 агітатараў маюць свайго кіраўніка, які іх інструкуе. У акрузе працуюць 42 гурткі па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах. Гурткамі ахоплены 520 выбарчых дамоў.

Тав. Арманскі — старшыня Ляпскай акруговай выбарчай камісіі № 346 — адзначыў, што да сённяшняга дня акруговая выбарчая камісія не прыступіла да работ. Агітатывна-масавая работа па сутнасці яшчэ не пачалася. Райком партыі і райвыкамон павіны дапамогі акруговай камісіі не аказваюць.

Р. СІМХОВІЧ.

У ЧЭСЦЬ ВЫБАРАЎ

БАВА. У Н-скай часці па ўсіх падраздзяленнях аб'ядналі мітынгі, прывесчаныя выбарам у Верхнюю Савету СССР і БССР. Яны прайшлі на высокім ідэянапалітычным узроўні.

Адбыліся тры комсамольскія сходы і нарада палітсавета аб заадах у сувязі з прадастаўленні выбараў. Праведзены п'яцідзёны семінар агітатараў, які наведлі 34 чалавекі. Гэта — лепшыя баішчы, камандзіры, падработнікі, якія маюць вопыт агітатывнай і палітычна-масавай работы сярод насельніцтва, як, напрыклад, чырвонаярмеец тав. Румянцаў — былы старшыня ўчастковай камісіі ў час выбараў у Верхнюю Савету СССР, чырвонаярмеец тав. Сігчанка — актывіст ўдзельнік мінулых выбарчых кампаній.

У падраздзяленні арганізавана 18 гурткоў па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах.

У часці шырока разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на дастойную сустрэчу дня выбараў. У падраздзяленні, дзе палітруком тав. Белой, баішчы ўзялі на себе абавязальнасць вучыцца толькі на «лобра» і «выдатна». Малалы камандзір Барніека абавязаліся аубачь свай байноў толькі на «выдатна», узорна ўтрымліваць зброю і т. д. Палюбы абавязальнасць ўзяты і ў іншых падраздзяленнях.

Результаты сацыялістычнага спаборніцтва ўжо сказаваныя. Перадвіжкі занесены на дошку пачоты часці. Сярод іх тт. Лысоў, Сухарукаў, Савін, Чэшкоў і іншыя. Яны занесены на дошку пачоты за выдатны паказальнікі ў баявой і палітычнай вучобе, за аўдаанне ваеннай тэхнікы.

Прыступілі да работы

ПІНСК. 10 лютага. (Спец. нар. «Звязда»). У гуртцы з вашым карэспандэнтам старшыня пінскай акруговай камісіі па выбарах у Верхнюю Савету СССР тав. Казлоў наведлі наступнае.

— Наша акруговая камісія складалася з 11 чалавек. Гэта пераважна работныя гарадскія прафмемствы і сялянне навакольных вёсак. Усе яны ўпершыню ўдзельнічаюць у выбарах свай народных дэпутатаў у Верхнюю Савету СССР на аснове самага дэмакратычнага ў свеце выбарчага закона — Сталінскай Канстытуцыі. Гэту акалічнасць нельга было пакінуць па-за ўвагай. Таму перш чым прыступіць да якой-небудзь работы, спадатку вышаска арганізаваць з членамі выбарчай камісіі калектывнае вучычненне Канстытуцыі СССР і выбарчага закона.

Наша выбарчая акруга аднае 6 раёнаў абласці і налічвае больш 160 выбарчых участкаў. Каб аператывна кіраваць усею падрыхтоўчай работай па акрузе, члены камісіі прымаваліся да пасасобных раёнаў і ўчасткаў. Зараз іх асноўная заадача — на месці правесці ўчот і парадкавую нумарацыю ўчасткаў. Пасля заагнання гэтай работы члены камісіі будуць сістэматычна аказываць дапамогу па афармленню і абсталяванню выбарчых участкаў, склаўшы спісы выбарчых участкаў.

Каб не дапусціць самабёку ў рабоце акруговай камісіі, склаўшы календарны план. Акраім раі, у п'яцідзёну склікаюцца акруговыя нарады членаў камісіі.

П. СТАРАВІЯРНЫ.

РАДАСНЫЯ ПЕСНІ ЗАГУЧАЛІ НАД ВЫЗВАЛЕНАЙ ЗЯМЛЁЙ

Засядзі выбарчы ў сейм і сенат у былой панскай Польшчы смунным рохам агітатываў у жыцці працоўных. Кожны выбарчы быў звязаны са з'ездамі, выбыскамі і аршыштамі. З аднаго боку, урад пры дапамозе свайх агентаў імкнуўся прывесці рабочых і сялян галасаван, а з другога боку, ведучы незалежнае шырокіх народных мас, імкнуўся рэвалюцыйна настроненым элементам ізаляваць перад выбарамі.

За некалькі месяцаў да выбараў пачаліся масавыя выбыскі і аршыгты. Урад мабілізаваў паліцэйскіх, асадышкіх, вэсервістаў, солдаты, лухавенства, кулакаў і памешчыкаў. Пачыналася палітычна-агітатывна, сярод працоўных селян пачыналася вяржасць. Панскія агітатары заакаладзі да аўрабскіх паграмаў.

У разе месц Пастаўшчыны, Палесся, Навагрудчыны, Гродзеншчыны і інш. былі вёскі, якія зусім не з'яўляліся на такіх выбарах. І, не гледзячы на гэта, статыстыка паказвала, што ў галасаванні прыняла ўдзел 45—50 процант населення. Безумоўна, гэта была хлусня. Фактычна ў галасаванні прымала ўдзел зусім незначная частка насельніцтва.

Працоўны Заходняй Беларусі пах гэта палёк выбарчы не меў права вылучаць свай кандыдатаў у сейм і сенат. Іх вылучалі паны, асадышкі, старасты, і там народ называў гэтых «паслоў» не інакш як «назначэнцамі». Для таго, каб «паслоў» лядчы мог праявіць у сейме, яго прынісалі да ішнай выбарчай акругі, дзе яго ніхто не ведаў. Так, «паслоў» Памініскі, пражываўшы ў Вішне, выбараўся па Віленскай акрузе. М'ягчэр Памінаў, уладальнік самых вялікіх віленскіх дамоў, быў паслом ад Дасеншчыны. Усе гэтыя людзі не меў нічога агульнага з працоўнымі масамі.

Пасол Конопь — сраферант безапаснасці, належыўшы да найбольш рэакцыйнай, і шавінісцкай групы, перад выбарамі крычаў на сходах, што ён будзе стаяць за разлучэнне сялянскіх памешчыцкіх магнаў, а ў месцічку Крывічын ён заакаладзі арганізаваў аўрабскіх паграмаў.

Жыццары Стэханіўскай вуліцы г. Віцебска і зараз усупамінае, як «паслоў» Камініскі аб'яваў пабудаваць скуруны завод, на якім людзі будуць мець магчымасць працаваць. Але гэта было толькі аб'яваццём. Акраім ж пастаў выбараў прымавалі севастратары і шымалі з працоўных скуруры за палаткі.

Селянін вёскі Малмыгі Максім Шарафановіч усупамінае выбары ў панскі сейм і сенац і свай мінулае горкае жыццё: — Сялянне нашай вёскі малымалымія. Зямля ў іх была дрэнная. Неагартыры сялянне на свайх палосках каналі кроўту. Так, у вёсцы Жывочыні палы шмат утараціся, як матыны глыбокія, нават сцярына ў іх заходзіць. Валкі кроўту ў Доўгінава, Смаргонь, 3 гэтага і жылі.

У 1938 годзе былі выбары ў польскі сейм. Буравенскі гол, солдаты Лубенскі, пажарная каманда, курашчкі і багданіўскія стральбы — усё паднялося на ногі і заакаладзі галасаванне. На атрымання ад паноў грошы яны спайвалі выбарчыкаў. У Куроны быў назчанан сдох. Рэзасцалі 300 паноў. Сюды пайшоў і Максім Шарафановіч. Выступаў будучы пасол Камініскі. Ён гаварыў:

— Я вам, сялянне, пайомні ўжешту, буду стаяць за народ, але ад памешчыкаў зямлю браць не патрэбна. І яны хочучы жыць. А вось купляць зямлю ў паноў — можна толькі дочае. Нельга дазволіць

Пісьменнік МАНСІМ ТАІ

Хроніка выбарчай кампаніі

ГРОДНА. Па гораду створана 95 гурткоў па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах. Гэтымі гурткамі ахвачана каля 2.350 чалавек. Створана 30 агітэлектываў, у якіх аб'яваена 500 агітатараў. На шлозавоце 4 гурткі наведваюць 180 рабочых, 10 гурткоў створана на табачнай фабрыцы, 4 — на п'явараным заводзе.

На велікошным заводзе адбыўся вечар пытаніяў і адказаў, прывесчаны выбарчай кампаніяй.

У горадзе заагнан падбор пампанднаў для выбарчых участкаў. Прыступілі да работ выбарчых камісій. Устапоўлены аказываць членаў камісій. Заагнанна падрыхтоўка на адной і Максім Шарафановіч. Выступаў будучы пасол Камініскі. Ён гаварыў:

— Я вам, сялянне, пайомні ўжешту, буду стаяць за народ, але ад памешчыкаў зямлю браць не патрэбна. І яны хочучы жыць. А вось купляць зямлю ў паноў — можна толькі дочае. Нельга дазволіць

ІВЕНЕЦ. Старшынямі, сакратарамі і членамі ўчастковых камісій працоўныя раёна вылучылі 231 чалавек. У раён працуюць 50 гурткоў па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона. Усё гэта забяспечана выбарчай літаратурай.

БРАСЛАЎ. Віліні рыхтава багвае а п'яна-масавая работа сярод працоўных абласці працуюць 459 гурткоў па вучэнню Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона. Па кароткашэражных на папрыхтавава 600 агітатараў.

СВІСЛАЧ. У сярэдняй школе, упрыгнай лозунгамі, плакатамі, партрэтамі раўнікоў партыі і ўрада, адбыўся сход злых выбарчых горада. З акаладам заадах моладзі ў выбарчай кампанія ступіў сакратар раённага камітэта п. тав. Шарафановіч. Ён расказваў аб правах грамадзян Савецкага Саюза, заапых у Сталінскай Канстытуцыі.

Тут прышоў малалы хлопчэ з вёскі Даршчына. Пару год таму назад у хатні асенні хвэй ён рамыў нарубін панскіх лесе вялкую друу. Иго адзінаціны. Хлэца сузілі ў вялодскім дзе ў Навагрудку. Ён слязаў у турме.

Праважыацы жорна па вёсках заапых абласці, можа бацьчы, як скурэ ўсюды ў дварах вольна стухаюць доп — Палюго вольна робім, — гаворы яны.

У былой панскай Польшчы людзі ж горш жылі, жылі ў камах, знавалю палелонх, а ўнутры без палогі.

— Палюго сцешем, палюго, — чуті панер.

Хлэца, каў паз праменнымі веспав сонца расане снег, выліць вызвалены беларусыны сялянне на поле, на зямлю тата імя сацыялістаў. Вольна тата імя толькі па адной Баранавіч абласці раздала сялянам 96.668 гектараў саакоса — 12.482 гектараў. Сялянне рыхмаў 99.679 пнт. зярна. 356 І пнт. булібы. Сярод салін размеркава 943 калес, 835 камлектаў зброі, 10 плугоў, 1286 кароў. 212 культаватараў.

Ватракі і сялянне атрымалі зраз 40 коней, 11.811 кароў, 5785 свіней і т. Педарэмна лікуе вёска, незарэмна о лянне на ўсіх перадыбарчых сходах заапых: — Толькі за сапоўку ўладу будзе галасавань, за людзей, якія гары будучы стаяць за партыю Леніна — Сталіна, з напата правадара і настаўна вялікага Сталіна.

Н. ГРОЗАУ.



Сход гачоў першай сесыі на камібінае № 3 гор. Белааток, прывесчаны выбарам у Верхнюю Савету СССР і БССР. Фото І. Калючэца.

Красамоўныя факты

З сонечнага Узбекістана кацельшчык Баранавічага паравознага дэпо Пётр Іванавіч Ермаковіч вярнуўся дамоў зусім новым чалавекам.

— Гэта казка, гэта сон, — былі яго першыя словы да таварышоў па рабоце.

Для людзей овецкай краіны ўсё іх жыццё — гэта сама рыманасць. Але стая калельшчык упершыню убачыў уласны выама го, аб чым зусім пайаўна, якіх-небудзь 5 месяцаў таму назад, мог толькі марыць. Усхваляваны стаў ён перад сваімі таварышамі і ўсё падшукваў патрэбныя словы.

— Расказвай, як умееш, — набадзёрвае яго брыгадзір сялянскай брыгады механічнага цеха Грыгорый Антонавіч Грэс.

— Як можна сапокойна гаварыць аб першай палатцы ў краіну, дзе світнее такое цудоўнае жыццё! — прадаўжаў Пётр Іванавіч. Пётр расказваў, як праехаў у Баранавіч да Тамшэнта, што ён быў на астановах, як міма праліваў са савецкіх гарады і калгасы. У вагон уваходзілі людзі, простыя, даступныя, шчаслівыя. Упершыню за доўга галы бачыў ён такіх людзей, з якімі можна так добра, сардэчна пагутарыць.

А вось і далёкі Узбекістан. Як зачараваны хадзіў ён па вуліцах Тамшэнта, дзе так дружна паазам з узбекскай мовай гучала і руская мова.

Бачышчы расказвае аб вясельным камібінае імяні Сталіна, аб Ферганскім канале...

— Яма слоў, тэрагі таварышы, каб перадаць усё, што я бачыў у савецкай краіне, гэта сапраўднае чалавечэ жыццё для ўсіх народаў, і, уявіце сабе, без памешчыцкай і капіталістаў...

Гэты абараня пракаўшыся пад заводзімі паха, дзе адбыўся мітынг.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.

— Тут, у сабе, пабудзем такога ж жыццё. Нам шпер ніхто не перашкадае. Палатка, толькі 5 месяцаў, які вывадзіла нас Чырвоная Армія ад іх панскіх памешчыцкай і капіталістаў, і як многа мы ўжо атрымалі.



